



Нацыянальная платформа

Форум грамадзянскай супольнасці УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

Конферэнцыя Нацыянальнай платформы
Форума грамадзянскага общества Восточного партнёрства:

«Грамадзянскае общество Беларусі: в прэддверіі трэцяй ежэгоднай встрычы Форума грамадзянскага общества Восточного партнёрства»

Мінск, 29 кастрычніка 2011 года

Програма Конферэнцыі

- 09.00 – 09.30** *Рэгістрацыя удзельнікоў Конферэнцыі.*
- 09.30 – 10.00** *Адкрыццё Конферэнцыі. Прывітанне слова Оргкамітэта Конферэнцыі і Прадстаўніцтва Еўрапейскага Саюза ў Рэспубліцы Беларусь.*
- 10.00 – 10.30** *Прэзентацыя асноўных ітогаў работы Нацыянальнай платформы Форума грамадзянскага общества Восточного партнёрства (ФГО ВП) за прашедшы год. Перспектывы, цэлі, задачы грамадзянскага общества ў Беларусі і на ўзроўні Восточного партнёрства.*
*Дакладчык: **Влад Велічко**, сорапредседатэль ФГО ВП, нацыянальны каардынатар ФГО ВП па Беларусі, прэсідатэль Міжнароднага консорцыума «Еўробеларусь».*
- 10.30 – 11.00** *Абсуджэнне і голасаванне па «Меморандуму аб узамодзействіі ў рамках Нацыянальнай платформы Форума грамадзянскага общества Восточного партнёрства».*
*Прадстаўленне Меморандума (**Влад Велічко**), абсуджэнне атрычаных паправак к Меморандуму, голасаванне па Меморандуму.*
Комментарый для удзельнікоў: Меморандум замацвае асноўныя прынцыпы, цэнтывы і цэлі дзейнасці Нацыянальнай платформы ФГО ВП. Пасля голасавання на Конферэнцыі Меморандум будзе адкрыты для падпісання всіма заінтарэсаванымі арганізацыямі грамадзянскага общества краіны. Арганізацыі, падпісавшы Меморандум, атрычаюць статус пастаянных удзельнікоў Нацыянальнай платформы ФГО ВП. На перыяд падпісання Меморандума і да наступнага поўнамоцнага сабраання удзельнікоў Нацыянальнай платформы на Конферэнцыі будзе абраны Временны ўправляючы камітэт.
- 11.00 – 11.30** *Кафе-паўза.*
- 11.30 – 12.30** *Дыскусійная панель «Нацыянальная платформа грамадзянскага общества: канцэптуальныя альтэрнатывы далейшага развіцця».*
Даклады і абсуджэнне: Стратэгічныя напраўлення развіцця Нацыянальнай платформы / прадложэння па арганізацыйнаму ўстройству і працэдурным механізмам прыняцця рашэнняў.
*Дакладчык: **Владымір Мацкевіч**, кіраўнік Рады Міжнароднага консорцыума «Еўробеларусь», кіраўнік Агенства гуманітарных тэхналогій.*
*Дакладчыкі: **Сергей Лісиченко**, дырэктар Ісполнітельнага бюро Ассамблеі непраўітэственнага демократычных аб'яднанняў Беларусі;
Деніс Мельянцов, старшы аналтык Беларускага інстытута стратэгічных ісследований (BISS).*

12.30 – 13.30 Институциональное развитие Национальной платформы: управление, процедуры, механизмы.

Обсуждение предложенных альтернативных стратегий развития и организационных основ Национальной платформы, обсуждение идеи Временного управляющего комитета, выдвижение кандидатур в состав Временного управляющего комитета, голосование по составу кандидатов и председателю Временного управляющего комитета.

Комментарий для участников: Временный управляющий комитет в составе 7-и человек формируется на период подписания Меморандума организациями гражданского общества Беларуси. Меморандум будет открыт для подписания до назначения следующей Конференции Национальной платформы ФГО ВП, но не менее чем в течение 2-х месяцев со дня данной Конференции. Организации, подписавшие Меморандум, как полноправные члены Национальной платформы на следующей Конференции будут уполномочены избрать постоянные руководящие органы и принять новые процедуры принятия решений. До этого времени полномочия представлять Национальную платформу в ходе подписания Меморандума и во взаимоотношениях с третьими сторонами переходят Временному управляющему комитету, избранному данной Конференцией.

13.30 – 14.30 Обед.

14.30 – 16.00 Цели и задачи белорусской делегации на третьей встрече Форума гражданского общества Восточного партнерства. Работа в параллельных рабочих группах (*выступления, вопросы, дискуссия*):

- *Демократия, права человека, надлежащее государственное управление и стабильность.*

Модератор: **Сергей Мацкевич**, председатель Ассамблеи неправительственных демократических объединений Беларуси.

- *Экономическая интеграция и сближение с политическими курсами ЕС.*

Модератор: **Владимир Карягин**, председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».

- *Окружающая среда, изменение климата и энергетическая безопасность.*

Модератор: **Ирина Сухий**, председатель Совета Общественного объединения «Экодом», член Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь».

- *Контакты между людьми.*

Модератор: **Андрей Егоров**, директор Центра европейской трансформации, член Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь».

16.00 – 16.30 Кофе-пауза.

16.30 – 18.00 Пленарное заседание: Отчет о результатах обсуждений в рабочих группах.

Комментарии участников. Принятие резолюций Конференции. Выступления делегатов третьей встречи ФГО ВП в Познани.

Оргкомитет Конференции:

